



Министерство образования Республики Беларусь

*Учреждение образования*

«Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка»

**ПОДГОТОВКА  
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

*Материалы*

*IV Международной научно-практической конференции*

*г. Минск, 27 октября 2016 года*

Минск  
БГПУ  
2017

# **СТВАРЭННЕ АДЗІНАЙ ПРАСТОРЫ “ЎНІВЕРСІТЭТ - МУЗЕЙ” ПРЫ ПАДРЫХТОЎЦЫ будучых настаўнікаў**

**Грын’ко С. Д.**  
*(Беларусь, Гродна)*

Падрыхтоўка будучых настаўнікаў на сённяшні дзень – вельмі актуальнае пытанне ў педагогічнай навуцы, паколькі час вучобы ў вышэйшай навучальнай установе – важны этап асобаснага станаўлення педагога, ад якасці прафесійнай дзейнасці якога залежыць, як будзе арганізаваны адукацыйны працэс у школе і якое пакаленне юнакоў прыйдзе ў працоўную і сацыяльную сферу грамадства. Пад час навучання ва ўніверсітэце важна, каб студэнты не толькі атрымлівалі веды па спецыяльнасці, але і абагачаліся духоўна за кошт фарміравання ідэалаў, перакананняў, маральнасці як асноўнай чалавечай каштоўнасці.

Узровень прафесійнай падрыхтоўкі, развітасці асобасных якасцей у настаўніка пачатковых класаў з’яўляецца яшчэ больш важным таму, што такі педагог павінен навучаць і выхоўваць дзяцей, якія робяць толькі першыя крокі ў дарослае жыццё, у свет пазнання і адкрыццяў. Першы настаўнік для дзяцей

шасці год – гэта і выхавацель, і першакрыніца ведаў, і дарадца, і сябар, і прыклад для пераймання. Адсюль такая высокая патрабавальнасць да яго прафесія-налізму. Гэта і веданне асноваў выкладання ўсіх прадметаў пачатковых класаў: ад матэматыкі, моваў, асноў прыродазнаўства да выяўленчага мастацтва і музы-кі, уключаючы добрае валоданне псіхолага-педагагічнымі асновамі засваення матэрыялу. Адначасова такі педагог павінен быць цярплівым, эмацыйна вытрыманным, абаяльнym, застаючыся ў першую чаргу маральнай і гуманнай асобай.

На нашу думку, умовы для падрыхтоўкі настаўніка пачатковых класаў, які б валодаў такім “універсалізмам” ведаў па прадметах, і яго асобаснае развіццё можа быць забяспечана стварэннем прасторы “універсітэт – музей”, пад якой разумеецца не толькі ўсё шматбакое ўздзеянне на фарміраванне асобы (як сродкаў і прынцыпаў дзейнасці музея, так і ўсёй адукатыўнай сістэмы ВНУ), але і існуючыя магчымасці для студэнта развіцца і самаўдасканаліць сваё ўлас-нае асяроддзе.

Менавіта выкарыстоўваючы асветніцкі і адукатыўны патэнцыял музея і ак-цэнтуючы ўвагу на асноўныя прынцыпы яго дзейнасці (захаванне культур-на-гістарычных і прыродазнаўчых каштоўнасцей, назапашванне і распаўсюдж-ванне інфармацыі пры дапамозе музейных прадметаў), можна якасна змяніць падрыхтоўку будучых настаўнікаў пачатковых класаў праз наступнае:

- уздзеянне на свядомасць сродкамі наглядных вобразаў прадметаў;
- фарміраванне рэальнай карціны свету;
- перадачу значымасці прадметаў, іх каштоўнасна-сэнсавай сутнасці з дапа-могай прыкладаў і каларытных славесных вобразаў;
- паказ ролі асобы (народа, этнасу) у гістарычнай эпосе як яркі прыклад для пераймання;
- фарміраванне ў свядомасці асацыятыўных сувязей з людзьмі дадзенай мя-щовасці, з лакальнымі падзеямі, падкрэсліванне значымасці ўсяго навакольнага;
- праекцыю гістарычна значымага на паўсядзённае;
- уздзеянне на эмацыйны стан асобы, сферу яго зацікаўленасці, светапогляд, фарміраванне перакананняў;
- пабуджэнне да заняткаў навуковай дзейнасцю;
- удавасканаленне ведаў аб вывучаляемым прадмеце з дапомогай яркіх прыкладаў і фармавання цэласнага бачання (нагляднага, гістарычнага, каштоўнага, эстэтычнага) прадметаў і з'яў;
- набліжэнне працэсу пазнання прадмета да яго ўзору;
- выхаванне эстэтычнага густу;
- фарміраванне культуры паводзін і зносін.

Адукатыўная прастора “універсітэт – музей” ствараецца за кошт выкары-стання ў падрыхтоўцы будучых педагогаў педагогічных тэхналогій музейнай педагогікі (навуковай дысцыпліны на стыку музеязнаўства, педагогікі і псіха-логіі, якая разглядае музей як адукатыўную сістэму” [2, с. 9]), а таксама за

кошт выкарыстання “музейнага” падыходу да вывучаемага прадмета, які мы разглядаем як музеефікацыю адкукацыі. На аснове прааналізаванай літаратуры па выкарыстанні панцця “музеефікацыя” ў музеязнаўстве, якое вызначаецца як “музейныя адносіны чалавека да рэальнасці” [1, с. 312] і тлумачыць гэтым самым сувязь музеязнаўства з этыкай, адзначаем, што этычны аспект з’яўляецца вельмі важным пры фарміраванні ў студэнтаў “пазітыўных адносін да культурных і прыродных каштоўнасцей, што надае ім асаблівы сэнс і значэнне, абгрунтоўвае грамадскую патрэбнасць у іх захаванні для будучыні” [1, с. 312]. Музеефікацыю адкукацыі ж варта разумець як накіраванасць педагогічнай дзейнасці на пераўтварэнне аўтектаў рэальнасці ў аўтекты музейнага паказу і сродкі педагогічнага пракцэсу на аснове выяўленай гісторыка-культурнай, навуковай, мастацкай, эстэтычнай значнасці гэтих прадметаў з мэтай іх захавання і мэта-вага выкарыстання пры вырашэнні задач адкукацыі і выхавання.

“Музейную” скіраванасць педагогічнай дзейнасці можна і варта выкарыстоўваць пры выкладанні педагогікі для будучых настаўнікаў пачатковых класаў. Напрыклад, пры вывучэнні тэмы “Характарыстыка дыдактычных канцэпций прагматызму, біхевіярызму, неапазітыўізму, экзістэнцыяналізму, дыялектычнага матэрыялізму” выкладчык скіроўвае ўвагу на тое, што вывучаецца гісторыя педагогічнай думкі. Пры гэтым неабходна ставіць наступныя пытанні: “З якой мэтай вывучаецца гісторыя педагогічнай думкі?”, “Дзеля чаго мы наогул вывучаем гісторыю любой навукі?”, “У чым перавагі музея як установы культуры пры вывучэнні гісторыі?” У канцы, падводзячы вынікі заняткаў, выкладчык пррапануе стварыць віртуальны музей педагогічных канцэпций. Ставіцца пытанне: “Што туды можна змясціць?”.

Пры вывучэнні тэмы “Працэс навучання як цэласная сістэма. Функцыі працэсу навучання” праводзіцца парадаўнальная харэктарыстыка адзнак навучальнага працэсу як цэласнай сістэмы і цэласнага ўспрымання інфармацыі ў музеі, якое забяспечвае адначасова: інфармацыйнае насычэнне, эмацийнальнае ўражанне і эстэтычнае задавальненне. Пасля раскрыцця сутнасці функцый навучання выкладчык пррапаноўвае заданне: расказаць пра сваю экспкурсію ў музей і патлумачыць, як рэалізаваліся ў працэсе наведвання музея функцыі навучання.

Такім чынам выкладчык ажыццяўляе “музейны падыход” да вывучаемага матэрыялу і гэтым самым рыхтуе студэнтаў да наведвання музея, дзе яны самі змогуць прааналізаваць адкукацыйны патэнцыял гэтай установы. Пры сістэматычным ажыццяўленні музеефікацыі адкукацыі і наведванні музеяў рознага профілю і дасягаецца шматбаковае ўздрэянне на асобу студэнта, якое дапаможа развіць яго інтэлектуальныя здольнасці ў розных галінах навукі, пайплывае на выхаванне агульной культуры, эстэтычнага густу, што забяспечыць усебаковае развіццё будучага настаўніка пачатковых класаў.



## Літаратура

1. Мастеница, Е. Н. Музей и музееведение в университетском образовании // Философский век: Альманах. Вып.30 : История университетского образования и международные традиции просвещения. Т.3. /Е.Н. Мастеница, Л.М. Шляхтина, отв. ред. Т.В. Артемьева, М.И. Микешин. – СПб. : Санкт–Петербургский центр истории идей, 2005. – С. 307 – 314.
2. Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей: учеб. пособие по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич. – М. : Рос. ин–т культурологии, 2001. – 223 с.